

ДЛЯ УСІМ, ШТО ВАЖЦЬ

► 7/14/—13.п.—1976
МЕНСК

ТОЛЬКУ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ...
Я. КУПАЛА

ГУТАРКА

КАСТУСЬ КАЛІНОУСКІ

Кастусь Каліноускі стаў нацыянальным героям Беларусі, хадзі ў яго мелася ўсё для таго, што прыводзіла другіх да здрады радзіме. Ён не пайшоў па широкай дарозе вырачэння і прыстасавання, добра утоптанай многімі пакаленнямі рэнегатаў, а стаў самаахвярна пракладваць поўны трагічных небяспек шлях нацыянальнага вызвалення. Перспектыву бліскучай кар'еры і раскошнага жыцця высокапастаўленага чыноўніка Кастусь Каліноускі без хістання прамяніяў на кіпучае жыццё рэвалюцынера і шыбеніцу. Ён меў шляхоткае званне, але быў вядомы народу пад мужыцкім імем Яські Гаспадара.

Высокая адукцыя, якая для многіх з'яўлялася самай надзеі-най сцяной, што адгароджвала іх ад свайго цёмынага народу, для Кастуся Каліноускага была адным з тых мастероў, па якому ён прыйшоў у стан барацьбітоў за сваю радзіму. Для многіх "сыноў" Беларусі вырачэнне роднай мовы было іх першым крокам у здрадзе радзіме. Для Кастуся Каліноускага вернасць роднай мове было паронем вернасці Беларусі. Ён добра бачыў, што беларуская мова была не толькі нацыянальнай, але і класавай адзнакай яго мужыцкага народу, і ён не мог уяўляць уздым роднай старонкі без узнятця з прыніжэння роднай мовы. Калі да яго на гэтай мове пісалі толькі літаратурныя творы, то Кастусь Каліноускі падняў ужыванне беларускай мовы на ўзровень вялікай нацыянальнай справы і шматграннай дзяяржаўнай дзейнасці. На ёй ён вучыў народ сваёй "Мужыцкай праудай", на ёй ён аддаваў загады сваім паустамцам, на ёй ён напісаў свой запавет народу — "Цісты з-пад шыбеніцы".

Беларускі народ меў славную тысячагодовую гісторыю. Ён жыў у самым цэнтры Еўропы. Але акруманныя з усіх бакоў і здушаныя бязлітаснымі ворагамі, якія рабавалі іх багацці, разбурали іх нацыянальнае жыццё: аплёувалі іх культуру і абкрадалі іх мінулае, беларусы былі малавядомым народам. Значэнне Кастуся Каліноускага найперш і заключалася ў тым, што ён вывеў свой народ з цемры на-

цыональной невядомасці і гэтым самым паказаў свету новую краіну — сваю родную Беларусь. Гэтым вялікім рэвалюцыйным адкрыццём Беларусі і было паўстанне 1863 году, правадыром якога стаў Кастусь Каліноўскі. Беларускае паўстанне меха свае мэты, працілеглыя мэтам польскага паўстання, якое адбывалася адначасова, гэтах на са- ма як і Кастусь Каліноўскі быў поўнай працілегласцю польскім рэвалюцынерам як у Польшчы, так і у Беларусі. Калі яны былі містыкамі, то ён быў рэалістам. Яны бачылі шляхецкую Польшчу, ён бачыў мужыцкую Беларусь. Іх ідэал быў у мінудай Польшчы з шляхецкімі вольнасцямі, яго ідэал быў — у будучай Беларусі з народнай волій.

У Кастусю Каліноўскім як бы абудзілася даuno драмаўшая энергія нашых славутых продкаў — грозных палачанаў. Пасля стаўшага легендарным полацкага князя Усяслава Чарадзея Кастусь Каліноўскі быў самым выдатным правадыром Беларусі.

Кастусь Каліноўскі глыбока разумеў, што беларускаму народу больш чым якому другому патрэбна была незалежнасць, бо ён быў самым занявленым, самым прыніжаным і самым забітым народам Расійскай імперыі. Кастусь Каліноўскі быў і першым вяшчальнікам самастойнай Беларускай рэспублікі, і першым, хто распачаў будаваць яе. Узначальваемы ім Чырвоны Конд быў першым і пакуль што адзіным сапраўдным незалежным Беларускім урадам.

Сярод многіх ворагаў Беларусі Кастусь Каліноўскі бачыў яе галоўнага ворага. Ужо з-пад шыбеніцы вялікі сын напомніў свайму народу, што "як дзень з ноччу не сходзіць разам, так і наука праудзіва не йдзе разам з няволяй маскоўскай. А куль яна у нас будзе, у нас нічога не будзе. Не будзе прауды, багацтва і ніякай науки, адно намі, як скацинай варочаць будуть не для добра, адно на пагібелъ нашу... тагды толькі замывеш часліва, калі над Табор маскаля ўжо не будзе". Гэтыя слова сёняня гучыць яшчэ ўсіх з большай сілай, чым сто гадоў таму назад.

Кат узвёў Кастуся Каліноўскага на эшафот. Гісторыя паставіла яго на высокі п'едэстал нязломнай рэвалюцыйнай мужнасці і бязмекнай адданасці Радзіме.